

ЗВЯЗДА


ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№172 (6449) 29 ліпеня 1939 г., субота ЦЕНА 10 КАП.

ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР ПЕРШАГА СКЛІКАННЯ

Учора на ранішнім пасяджэнні Сесіі Вярхоўнага Совета БССР разгледжана пытанне аб выбарах Вярхоўнага Суда БССР. Старшынёй Вярхоўнага Суда выбран таварыш В. Я. СЕДЫХ

На вярэнні пасяджэнні разгледжана пытанне аб ўтварэнні рэспубліканскага Наркамата аўтамабільнага транспарта БССР.



ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР ПЕРШАГА СКЛІКАННЯ. НА ЗДЫМКАХ: (злева направа) лоза Прэзідыума (Першы рад) тт. Вінакурава Н. Я., Шаркоў О. К., Мельніцаў С. П., Наталевіч Н. Я. і Мальцаў С. І. Нам. Старшынёй Вярхоўнага Совета БССР тав. Барушоў Г. М., Старшынёй Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыбава Н. Г., нам. Старшынёй Вярхоўнага Совета БССР тав. Маіраў Д. Н. лоза Сакратара (першы рад) Кісялёў К. В., Захароў І. А., Ванеў В. Е., Чорны І. І. і Спінаваў І. З. Фото В. А. Вернера (Фотарэдакція ТАСС).

САМЫ ДЭМАКРАТЫЧНЫ У СВЕЦЕ ВЫБАРЧЫ ЗАКОН

Кіруючыя Канстытуцый Беларусі, оцэнкай Сацыялістычнай Рэспублікі, рэзідум Вярхоўнага Совета БССР унес а разгляд і зацвярджэнне Другой Сесіі Вярхоўнага Совета праект Палажэння аб выбарах у Советы дэпутатаў працоўных. 7 ліпеня Сесія заслухала на гэтым пытанні доклад старшынёй Празідыума Вярхоўнага Совета тав. Н. Я. Наталевіча.

Уласнікаў — 3, афіцэраў — 3, чыноўнікаў — 7, інжынераў — 4, рамеснікаў — 3, профасараў — 1. Засеўшы ў земскіх установах, гарадскіх думах і іншых, так званых, прадстаўнічых установах, дараўнаўшых наскрозь прагрэсіўны апарат царскай улады, капіталісты, памешчыкі, кулакі і папы тварылі суд і расправу над працоўнымі.

Палажэнне аб выбарах у Советы дэпутатаў працоўных, якое адлюстравана зацвярджэння Сесіі, цалкам рэалізуе прынцыпы сацыялістычнага выбарчага права, замацаваныя ў Сталінскай Канстытуцыі. Гэта Палажэнне, як і сама Канстытуцыя, глыбока пранікнута паслядоўным, та канне вытрыманым сацыялістычным маральнасцю.

Пражыты час, камі выбрэнне працоўнага чалавека ў кіруючую з'яўджэную Установу лічылася ганьбай, кануў у рэчасць, Беларускі народ на кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, пры дапамоце вялікага рускага народа, скінуў узладу памешчыкаў і капіталістаў, і ў часнай брацкай дружбе з усімі народамі СССР воль у 20 год будзе сваё шчаслівае сацыялістычнае жыццё.

У артыкуле першым Палажэння аб выбарах запісана: «На падставе арт. 109 Канстытуцыі Беларускай ССР выбары дэпутатаў у абласныя, раённыя, гарадскія, сельскія і паслявоінныя Советы дэпутатаў працоўных праводзіцца выбарчычымі ка на аснове Усеагульнага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайным галасаванні».

Пражыты выбары ў Советы дэпутатаў працоўных будуць усенароднымі. Усенароднасць і сапраўдны дэмакратызм выбары падкрэсловаюць самі парадкам выстаўлення кандыдатаў у дэпутаты, прадугледжваемым 68 і 69 артыкуламі Палажэння. «На аснове артыкула 116 Канстытуцыі БССР, кандыдаты пры выбарах выстаўляюцца на выбарчых аргучках. Права выстаўлення кандыдатаў у абласныя, раённыя, гарадскія, сельскія і паслявоінныя Советы дэпутатаў працоўных забяспечвацца за грамадскімі арганізацыямі і таварыствамі працоўных: камуністычным партыйным арганізацыям, прафесійна-саюзнымі, кааператывамі, арганізацыямі моладзі, культурнымі таварыствамі і іншымі арганізацыямі, зарэгістраванымі ва Установленым законам парлаку. Права выстаўлення кандыдатаў ажыццяўляюць як пэўнараёныя органы грамадскіх арганізацыяў, так і іх абласныя і раённыя органы, таксама як агульныя сходы рабочых і служачых на прапрыетарствах і ўстановах, каласнікаў на калгасах і чырвонаармейцаў на ваёвочных частках.

Інфармацыйнае паведамленне аб пасяджэннях Другой Сесіі Вярхоўнага Совета БССР 28 ліпеня 1939 года

28 ліпеня, у 11 гадзін раніцы, у зале пасяджэнняў Дома Урада адбылося 6-е пасяджэнне Другой Сесіі Вярхоўнага Совета БССР. Старшынёй — старшынёй Вярхоўнага Совета БССР дэпутат Н. Г. Грыбава. Сесія прыступала да разгляду пытання парадку дня аб выбарах Вярхоўнага Суда БССР. 3 дакладам на гэтым пытанні выступіў член Камісіі Заканадаўчых меркаванняў Вярхоўнага Совета БССР дэпутат І. К. Якімоўч.

Успрачкіх на даклад аб ўтварэнні Наркамата аўтамабільнага транспарта БССР выступіў дэпутат К. А. Абушкіна. І. Н. Барасёў, З. С. Байкоў, І. Н. Рабкоў, Н. Т. Сталіноў, М. І. Вагнёўскі, В. В. Лезынеў і В. Ф. Харламава. На сканчэнні спрэчак Сесія, па прапанове дэпутата І. М. Бурмана, паартыкульна зацвярджае закон аб ўтварэнні рэспубліканскага Наркамата аўтамабільнага транспарта БССР.

ПРЫЁМ У КРЭМЛІ У ЧЭСЦЬ ДНЯ ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА СССР

Вечарам 27 ліпеня ў Крэмі адбыўся прыём, наладжаны Урадам СССР у чэсьць Дня Ваенна-Марскога Флота СССР. Б 19 гадзінна залі пасяджэння Вярхоўнага Совета РСФСР пералоўнена. Тут знаходзіцца камандзіры і палітработнікі Ваенна-Марскога Флота — капітаны, штурманскія, артылерысты, мінеры, тарпедысты, марскія лётчыкі. Сюды сабраліся шматлікія дэлегацыі, прыбыўшыя з баявых караблёў Чырвонасцяжнай Балтыкі, Чорнамор'я, слухачы ваенна-марскіх навучальных устаноў, суднабудульнікі. Усё гэта — лепшыя прадстаўнікі магутнага ваеннага флота вялікай марской дзяржавы. Многія з іх узнагароджаны ордэнамі і медалямі СССР.

На прыёме прысутнічалі члены ЦК ВП(б), дэпутаты Вярхоўнага Совета СССР і Вярхоўнага Совета РСФСР, прадстаўнікі вышэйшага камандавання Равенна-Марскога Флота, прадстаўнікі саветскай інтэлігенцыі. Успрачкіх на даклад аб ўтварэнні Наркамата аўтамабільнага транспарта БССР выступіў дэпутат К. А. Абушкіна. І. Н. Барасёў, З. С. Байкоў, І. Н. Рабкоў, Н. Т. Сталіноў, М. І. Вагнёўскі, В. В. Лезынеў і В. Ф. Харламава. На сканчэнні спрэчак Сесія, па прапанове дэпутата І. М. Бурмана, паартыкульна зацвярджае закон аб ўтварэнні рэспубліканскага Наркамата аўтамабільнага транспарта БССР.

УКАЗ ПРЭЗІДУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР АБ УЗНАГОРДЖАННІ ФІЗКУЛЬТУРНАГА ПАРАДА ЛЕПШЫХ УДЗЕЛЬНІКАЎ УСЕАУЗНАГА ФІЗКУЛЬТУРНАГА ПАРАДА 18 ЛІПЕНЯ 1939 ГОДА У ГОР. МАСКВЕ

- 7. Берману Эмануілу Гувімавічу — выдзяліць Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 8. Гануш Марыю Паўлаўну — студэнтку Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 9. Ерманава Якава Александравіча — выдзяліць Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 10. Марневіча Антона Петровіча — рабочага Менскага ізакампітата.
- 11. Манарскага Станіслава Іванавіча — студэнта Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 12. Нандыбаву Тамару Пікіціну — студэнтку Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 13. Нуліноўча Канстанціна Антонавіча — студэнта Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 14. Леоніцэва Віктара Васільевіча — дырэктара Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 15. Ліба Рахіль Евелеўну — вучаніцу 1-й сярэдняй школы гор. Менска.
- 16. Паракіневіча Владзіміра Філатавіча — студэнта Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 17. Падмараву Софію Іванаву — студэнтку Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 18. Серафімава Владзіміра Лужіка — студэнта Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 19. Стасову Косцю Максімаўну — студэнтку Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 20. Трыфонава Канстанціна Андрэевіча — студэнта Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 21. Філіпіню Хаю Ігалеўну — студэнтку Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 22. Фрыдлінда Хапцеля Шлэмавіча — студэнта Менскага фізкультурнага тэхнікума.
- 23. Фрыдмана Давіда Майсеевіча — дырэктара стадыёна.
- 24. Шапіро Эфіма Ільіча — сакратара партбюро Камітэта па справах фізкультуры і спорта пры СНК БССР.
- 25. Шэйбам Аркадзія Алексеевіча — студэнта Беларускага інстытута фізічнай культуры.

- 1. Галеўскага Васыля Яраславіча — рэжысёра чэстапоўшчыка, мастацкага кіраўніка дэлегацыі.
- 2. Губанова Александра Алексеевіча — выдзяліць Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 3. Карацёва Паўла Кузьміча — сакратара ЦК ЛКСМБ.
- 4. Курч Тасту Ефімаўну — студэнтку Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 5. Оліндэр Элю Майсеевіча — студэнта Менскага фізкультурнага тэхнікума.
- 6. Пашеву Зінаіду Васільеву — студэнтку Менскай спартыўнай школы.
- 7. Тіхаміраву Зінаіду Абрамаўну — студэнтку Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 8. Турчына Барыса Іванавіча — студэнта Беларускага інстытута фізічнай культуры.
- 9. Шупінава Давіда Ефімавіча — старшыню Камітэта па справах фізкультуры і спорта пры СНК БССР.
- 10. Шчэглава Нікалая Нікалаевіча — камандзітара.

АБВЯРЖЭННЕ НАРКАМАТА ВАЕННА-МАРСКОГА ФЛОТА СССР

У нямецкай газеце «Фелькшэр Beobachter» ад 26 ліпеня надрукавана аб нібы вярнуццях у часе парада ў раёне Паўночнага флота сутычцы саветскай паловнай лодкі з надводным караблём, якая быўшам панарыста аварыю, і праводзіцца выратуўчыя работы.

Наркамат Ваенна-Марскога Флота паведамляе, што ніякай сутычкі не было ні ў раёне Паўночнага флота, ні ў іншых раёнах. Парад Ваенна-Марскога Флота праходзіў без якіх бы то ні было здарэнняў, і паведамленне газеты «Фелькшэр Beobachter» з'яўляецца поўным вымыслам.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР Н. НАТАЛЕВІЧ. Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета БССР Л. ПАПКОУ. 28 ліпеня 1939 г., т. Менск.

Таварышы, 1939 год — знамянальны год у гісторыі нашага саветскага Ваенна-Марскога Флота: у 1939 годзе ў наш Ваенна-Марскі Флот уступіла, як ніколі ў мінулыя гады, вялікая колькасць новых караблёў, узброеных па атомянаму слоў марской тэхнікі; у 1939 годзе, як ніколі, у флоте маганілі партыі і Урада стварыць Усе Умовы для росквіту і росту караў Ваенна-Марскога Флота.

Слова атрымлівае прадстаўнік Чырвонасцяжнага Балтыскага флота, камандзір лінейна «Марат» капітан 1-га ранга тав. Белаўскаў. Слова атрымлівае прадстаўнік тав. Белаўскаў будыць баявое чырвонафлотскае прыватнае членам Палітбюро ЦК ВП(б), членам урада СССР і асабіста таварышу Сталіну ад чырвонафлотцаў, камандзіраў і палітработнікаў Чырвонасцяжнай Балтыкі. Ён гаворыць: «Марскі Ваенна-Марскога Флота ў суднабудульніку, усё саветскі народ заняты зараз вырашэннем гістарычнай важнай задачы — будаўніцтвам вялікага марскога і акіянскага флота. Першаў а асноўных умоў для вырашэння гэтай задачы з'яўляюцца кадры. Я павінен заклікаць тут, што чырвонафлотцы Чырвонасцяжнай Балтыкі — гэта многія тысячы саветскіх патрыётаў, лепшыя людзі краіны, беззаставя аднацца партыі большавікоў і саветскаму Ураду, свайму роднаму народу. Настаўляючы перад імі задачы яны будуць вырашаць з усімі большавічымі запалам і настойлівасцю.

Другая Сесія Вярхоўнага Савета БССР першага склікання

Пасяджэнне 27 ліпеня 1939 года

Працяг даклада дэпутата Н. Я. НАТАЛЕВІЧА

1. АБ СПІСКАХ ВЫБАРЧЫКАЎ

Спіскі выбарчыкаў складаюцца Саветамі дэпутатаў працоўных у гарадах — гарадскім, а ў гарадах з раённым падзелам — раённым, у сельскіх мясцовасцях — сельскім, пасёлках — пасяльковым Саветам дэпутатаў працоўных (Арт. 11).

У спіскі выбарчыкаў уключаюцца ўсе грамадзяне, якія маюць выбарчае права і пражываюць (пастаянна, або часова) ў момант складання спісаў на тэрыторыі данага Савета, дасягнуўшы на дню выбараў 18 год (Арт. 12).

Не ўносяцца ў спіскі выбарчыкаў асобы, пазбаўленыя камандаваннем за поцісамі камандзіра і камісара часці (Арт. 16).

Выканаўчы камітэт Савета дэпутатаў працоўных абавязан разглядаць кожную заяву аб напіравленні ў спіскі выбарчыкаў у трохдзённы тэрмін (Арт. 22).

У выпадку нягоды з рашэннем Савета дэпутатаў працоўных заявіць можа падаць скаргу ў Народны суд. Народны суд абавязан разабраць скаргу на працягу 3-х дзён і сваё рашэнне паведаміць неадкладна як заявіцелю, так і Савету. Рашэнне Народнага суда канчаткова (Арт. 24).

Спіскі выбарчыкаў вышываюцца для ўсеагульнага агляду за 35 дзён да выбараў у Саветы дэпутатаў працоўных.

Усім вядома, што галасаванне можа толькі той грамадзянін, хто будзе занесены ў спіскі выбарчыкаў, або мае на руках «Пасведчанне на права галасавання».

Таму правільнае складанне спісаў мае важнейшае значэнне ў ажыццяўленні права выбарчыкаў. Усякая бытанія, скажэнне прозвішча, імён і імяў на бацьку выбарчыкаў з'яўляюцца ажыццяўленнем права выбарчыкаў.

Вось чаму выбарчыя спіскі з'яўляюцца дакументам вялікай дзяржаўнай важнасці.

У гарадах, сельскіх і пасяльковых Саветах дэпутатаў працоўных, абавязаны зарэгістраваць кандыдатаў у дэпутаты ў адпаведнай Акруговой выбарчай камісіі не пазней, чым за 20 дзён да выбараў (Арт. 72).

У капіталістычных краінах працоўныя, фактычна, пазбаўлены права выступаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты органаў ўлады. Кандыдатура называецца буржуазнай. Выстаўленне кандыдатаў працоўных задурына радам законаў іх ратажак. У Англіі, напрыклад, права выступаўня кандыдатаў агаравана за пэрабаваннем унесены грашовы залог у суме 150 фунтаў стэрлінгаў. На французскіх законах выступаўня кандыдатаў абавязан на працягу 24 гадзін аплаціць усе расходу, якія з яго належыць на друкаванні і расшылі выбарчых бюлетэнаў, выкупураў, аб'яў, пракаламій, лістовак, на найму памішанна і г. д.

Пролетарскія арганізацыі сустракаюць

маса перашкоў і пры найме памішанна ў пры друкаванні агітацыйных матэрыялаў. У часе перадыбарчай кампаніі рабочыя гаспадары бесперапынна іфтрабуюцца і закрываюцца. Такім чынам большасць насельніцтва капіталістычных краін, не кажучы ўжо аб фашысцкіх краінах, дзе спіскі кандыдатаў складаюцца гаспадарамі фашысцкіх арганізацый асабіста, фактычна пазбаўлена права выступаўня сваіх кандыдатаў у агітацыі за іх.

Нашы выбарчыя закон падкама забяспечвае грамадскім арганізацыям і таварыствам працоўных ажыццяўленне сваіх праваў, прадастаўляючы Сталінскай Канстытуцыяй.

Кожнай арганізацыі, выстаўіўшай кандыдата, зарэгістравана ў адпаведнай выбарчай камісіі, забяспечвацца права пераходнай агітацыі за гэтага кандыдата на сходах, у друку і іншымі спосабамі.

Такім чынам, праект Палажэння забяспечвае сапраўднае выяўленне волі свабодных грамадзян нашай вялікай сацыялістычнай радзімы.

Мы павінны дабіцца таго, каб пры складанні спісаў не допусіць ні аднаго пропуску, ні аднаго скажэння.

У сувязі з сяселеннем хутароў трэба ўлічыць той факт, што населеныя пункты амаль ва ўсіх раёнах рэзка змяніліся.

Многія населеныя пункты ў сельскіх адноснах павялічыліся, а дробныя пасёлы і хутары зусім зніклі таму, што сяселенне хутароў праведзена ў больш буйным населеным пэнтры.

Райвыканкомам і сельсоветам павялічыць і абсталяванне выбарчых участкаў.

2. АБСТАЛЯВАННЕ ВЫБАРЧЫХ УЧАСТКАЎ

За час выбараў у Вярхоўны Савет БССР выяўлены пасобныя факты, якія памішанна выбарчых участкаў у некаторых месцах абсталяваліся толькі за некалькі дзён, а то і за дзень да выбараў. Так, у г. Магілёве, у Хойніцкім раёне, выбарчых участкаў былі абсталяваны толькі ў апошнія дні перадыбарчай кампаніі. Такім чынам, уся масава-палітычная работа праводзілася на неабсталяваных выбарчых участках.

У надзыходзячых выбарах памішанна выбарчых участкаў неабходна абсталяваць наглядным прапагандысцкім агітацыйным

матэрыялам з першых-жа дзён пачатку выбарчай кампаніі, каб матэрыял на выбарчых участках наглядна дапаўняў работу агітатора і з'яўляўся дапаможным сродак у рабоце агітатора. Улічваючы тое, што выбарчыя участкі з'яўляюцца агульнымі для выбараў ва ўсе Саветы дэпутатаў працоўных і што рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты пасобных звоніцаў Саветаў прадуладжана ў ронны тэрмін, неабходна, каб і гэты момант знайшоў сваё адлюстраванне пры абсталяванні выбарчых участкаў наглядным агітацыйным матэрыялам.

чы, што колькасць акруговых выбарчых камісій зараз будзе перавышаць больш чым у сто раз колькасць камісій, п'янтанію аб адвозе для акруговых выбарчых камісій памішанна трэба наладзіць больш сур'ёзнае значэнне, чым яму надавалася раней і памішанна для камісій трэба адрэсі і абсталяваць да пачатку работы выбарчых камісій.

3. АБ АДВОДЗЕ ПАМЯШАННАЎ ДЛЯ АКРУГОВЫХ ВЫБАРЧЫХ КАМІСІЙ

Выбары ў Вярхоўны Савет БССР паказалі, што пасобныя Саветы і райвыканкомы абсалютна не пазавалі ніякага значэння пытанню адвозу памішанна для акруговых выбарчых камісій. Мелі месца выдаткі, якія да работы акруговых выбарчых камісій на працягу доўгага часу не прадастаўлялі памішанна, або памішанна прадастаўляліся такія якія зусім не падыходзілі для работы камісій. Улічваючы

Вярхоўны Савет БССР у некаторых раёнах акруговыя выбарчыя камісіі пачалі работу з вялікім спазненнем (Човенскі раён). Паслядзінні камісіі складаліся нерегулярна. Работа на выбарчых участках праваралася дрэнна.

У надзыходзячых выбарах абласныя, раёныя і гарадскія Саветы павінны стварыць усе неабходныя ўмовы для таго, каб акруговыя выбарчыя камісіі пачалі работу з дня іх утварэння. Асабіста работа звярнуць увагу на якасць работы камісій.

4. АБ РАБОЦЕ АКРУГОВЫХ ВЫБАРЧЫХ КАМІСІЙ

У абавязкі выбарчых камісій, у прыватнасці на выбарах у райвыканкомы, уваходзіць нагляд за работай гарадскіх, пасяльковых і сельскіх выбарчых камісій, кіраўніцтва акруговымі выбарчымі камісіямі на выбарах у раёны Савет дэпутатаў працоўных. Чоткая, метаакіраваная работа выбарчых камісій свечасоава працхціць і не дапусіць паўтарэння тых памылак і недахопаў, якія мелі месца ў час мінулай выбарчай кампаніі. Пры выбарах у

5. АБ ЗАХОЎВАННІ ВЫБАРЧЫХ ДАКУМЕНТАЎ

Вялікае значэнне ў надзыходзячых выбарах будзе мець свечасоава дастаўка дакументаў на выбарчыя участкі і арганізацыя захоўвання гэтых дакументаў. Выбарчыя дакументы, а таксама і якіякі выбарчых камісій, павінны захоўвацца

нароўні з сакрэтнымі дакументамі. Таму Саветы павінны загадаць прыняць усе закладзеныя ад іх меры для свечасоава дастаўкі гэтых дакументаў на выбарчыя участкі.

6. АБ РАБОЦЕ НА ВЫБАРЧЫХ УЧАСТКАХ

Для таго, каб забяспечыць высокую актыўнасць працоўных пры выбарах у Саветы дэпутатаў працоўных, трэба пазавольніць іх большым арганізацыям і лепш, чым у мінулыя выбары, пачаць рывучэнне выбарчага закона, Канстытуцыі СССР і Канстытуцыі БССР з выбарчыкамі. Для гэтага неабходна замацаваць у гэтыя кадры прапагандыстаў і агітатораў, якія добра правілі сабе ў часе выбараў у Вярхоўны Савет Саюза ССР і БССР. Аднаасова трэба зараз-жа выявіць і ўключыць у справу падрыхтоўкі новых кадры агітатораў і прапагандыстаў, партыйных і непартыйных большшвікоў.

Рыхтуючыся да выбараў, мы павінны моцна паміць указанне таварыша Сталіна аб класавай пільнасці.

Класавы вораг у шалёнай нянавісці да нашай сацыялістычнай зарпавы не пасароціцца скардысць усе сродкі барацьбы, каб пераходзіць нашым мэрарыстам.

Мы павінны пільна сачыць за падкопамі ворага і знішчаць яго.

Выбары ў Вярхоўны Савет Саюза ССР і БССР паказалі выключна высокую палітычную і вытворчую актыўнасць працоўных. Той факт, што ў выбарах прынята ўзлець 99,65 проц. усіх выбарчыкаў і 99,19 проц. галасавала за блок камуністаў і беспартыйных, свечыць аб безмежным лавер'і і любові нашага народа да нашага сацыялістычнага ўрада, да нашай партыі і нашага вялікага і ўсім любімага таварыша Сталіна. (Апладэсменты).

Гэтую палітычную актыўнасць у надзыходзячых выбарах мы павінны не толькі замацаваць, але і павысіць, бо толькі пры такіх умовах мы зможам пралесці выбары ў Саветы дэпутатаў працоўных і беспартыйных, свечыць аб безмежным лавер'і і любові нашага народа да нашага сацыялістычнага ўрада і да нашай партыі.

Асноўнай умовай, якая забяспечвае поспех выбараў, з'яўляецца несакарупальна-насць матунасць сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

Толькі дзейнае умацаванне матунасці сталінскага блока камуністаў і беспартыйных забяспечыць поспех у надзыходзячых выбарах у Саветы дэпутатаў працоўных.

У рэзультате перамогі Канстытуцыйнай Сацыялістычнай рэвалюцыі ўпершыню ў сваёй гісторыі беларускі народ атрымаў сваю дзяржаўнасць. Таваром дзяржаўнасці беларускага народа з'яўляецца найвялікшым генам сучаснага чалавечтва, правадар сувесцінай сацыялістычнай рэвалюцыі — вялікі Сталін. (Апладэсменты).

Таму працоўныя Беларусі так дужна галасавалі пры выбарах у Вярхоўны Савет Саюза ССР і Вярхоўны Савет БССР за нашу партыю — партыю Леніна—Сталіна, за вялікага Сталіна, за блок камуністаў і беспартыйных.

Непераможная партыя Леніна—Сталіна дапамагла беларускаму народу адстаяць сваю незалежнасць ад германскіх і беларускіх інтэрвентаў.

За годы совейкай улады пры дапамозе брацкіх народаў СССР і, у першую чаргу, вялікага рускага народа, з краіны адсталялі і некультурнай, цёмнай і неўсмысленай, з краіны пільчаты і беспартыйна прыгнетай парскай калоніі Беларусі ператварылася ў роўную сірод роўных, квіт

неуючу, індустрыяльна-калгасную, перадавую, орданасную Советскую Сацыялістычную Рэспубліку — несакарупальна-насць краіны сацыялізма на захадных граніцах.

Гэтых найвялікшых перамог беларускі народ дабіўся пад кіраўніцтвам нашай слаўнай большшвіцкай партыі.

Таму працоўныя Беларусі галасавалі за блок камуністаў і беспартыйных.

Ворагі народа, пракаляе атраб'е Троцкага і Бухарына, буржуазныя нацыяналісты, прадажныя сабакі германа-японскага і польскага фашызма правабалі зарпавалі беларускі народ, знішчылі яго сабоху, зомлі і фабрыкі адаль пашчымкам і капіталістам, свабоднае, раласнае і пільска-стыгнага рабства і кабалы.

Беларускі народ пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна выкрыві прадажную банку ішпёнаў і знішчыў яе.

Таму працоўныя Беларусі галасавалі за блок камуністаў і беспартыйных.

І зараз пад кіраўніцтвам партыі большшвіцкай працоўнай Сацыялістычнай Беларусі зможам перамоць сацыялізма ў барацьбе за выданне гранічных гістарычных заадач трэцяй сталінскай пільчоткі, у барацьбе за завяршэнне сацыялізма і будаўніцтва камунізма ў нашай краіне.

Працоўныя Беларусі гатовы ў любую мінуту на заклік совейкага ўрада і партыі, любімага правадара, друга і настаўніка — вялікага Сталіна выступіць са зброяй у руках на абарону свяцімых граніц нашай матеры-радымы і разграміць усякага ворага, які ўздумае пасягнуць на нашу свабоду і зямлю, на яго-ж уласнай тэрыторыі.

І зусім басірэчна, што працоўныя Саветскай Беларусі ў магутным блоку камуністаў і беспартыйных выстаўляюць дастойных людзей у кандыдаты дэпутатаў, лепшых перадыбаркоў — стаханавцаў сацыялістычнай прамісловасці і сельскай гаспадаркі, людзей, да капіа адданых справе партыі Леніна—Сталіна, справе нашага совейкага народа.

У блоку камуністаў і беспартыйных беларускі народ галасавалі пры выбарах у Вярхоўны Савет Саюза ССР і Вярхоўны Савет БССР, паслаўляючы ў наш саветні сацыялістычны парламент лепшых прадстаўнікоў нашай радзімы, паказваючы ўсёму свету маналітнае адзінства, сілу і арганізаванасць, наскарупіўшы магутнасць пераходзіць у свае сацыялістычны дзяржавы.

І ў надзыходзячых выбарах у Саветы дэпутатаў працоўных беларускі народ яшчэ раз паказа сваю згуртаванасць і арганізаванасць, срод сацыялістычнай і абсталяванасці, срод сацыялістычнай і адданыя справе партыі Леніна—Сталіна і вялікаму Сталіну. (Апладэсменты). Ен паказа яшчэ раз, што блок камуністаў і беспартыйных — гэта такая сіла, якая скарупіць і знішчыць усякага ворага, які ўздумае пасягнуць на нашу незалежнасць, на нашу свабоду.

Нахай жыце браці народы Саюза Советскай Сацыялістычнай Рэспублікі!

Нахай жыце сталінскі блок камуністаў і беспартыйных!

Нахай жыце націхніць і тваром самай демократычнай у свеце Канстытуцыі — наш вялікі Сталін! (Доўга незмаўкаючы апладэсменты. Усе прысутныя ўстаюць).

6. ПАРАДАК ГАЛАСАВАННЯ І ВЫЗНАЧЭННЕ РЕЗУЛЬТАТАЎ ВЫБАРАЎ

Апошнім, вельмі адказным этапамі выбараў з'яўляюцца — галасаванне і вызначэнне рэзультатаў выбараў. Галасаванне з'яўляецца пэкадальнікам арганізаванасці і поспеху ўсёй выбарчай кампаніі.

У буржуазных краінах у момант галасавання і падліку галасоў вельмі шырока спешаюць ужываць палогі, маманітэнта, халаспіль, наклёп, похлупы, прозаг галасоў, шантаж, тэрор і запавяданне. Імя, што выбара, правядзеныя ў такіх умовах, не могуць выражаць волю выбарчыкаў і з'яўляюцца апалітычным кірмахом, на якім робяцца палітычныя кар'еры ўсіхкіх прадаўцаў.

Парадак галасавання, прадуладжаны праектам Палажэння, забяспечвае сапраўднае выражэнне волі выбарчыкаў, ён просты і даступны для кожнага, не заблітат ніякімі фармальнасцямі.

Парадак галасавання пры правядзенні выбараў у Саветы дэпутатаў працоўных аналагічны палогі, існаму пры выбарах у Вярхоўны Савет Саюза ССР і Вярхоўны Савет БССР, бо гэты парадак праварая практыкай і не мае патрэбы ў прычынавых змяненнях.

Выбары будучы праводзіцца ва ўсе Саветы дэпутатаў працоўных на працягу аднаго дня — агульнага дня ўсёй рэспублікі.

Кожны выбарчы галасуе асабіста, ішлхам апускання ў выбарчую скраньку выбарчых бюлетэнаў.

Выбраным у дэпутаты лічыцца кандыдат, які атрымаў абсалютную большасць галасоў, г. зн. больш палавіны ўсіх галасоў, паланых па акрузе і прызнаных сапраўднымі.

Выбары на прынтну абсалютнай большасці галасоў забяспечваюць сапраўдную адпаведнасць гэтых выбараў волі большасці насельніцтва.

Як бачыце, парадак арганізацыі і правядзэння выбараў у абласныя, раёныя, гарадскія, сельскія і пасяльковыя Саветы дэпутатаў працоўных такі-ж самы, як і пры выбарах у Вярхоўны Савет Саюза ССР і Вярхоўны Савет БССР.

Таму парадак — самы замакратычны, бо ён складзены на аснове сталінскага выбарчага закона і забяспечвае 100 процанты ўдзел выбарчыкаў у галасаванні.

III. Выбары ў Саветы дэпутатаў працоўных правесці арганізавана, па-большшвіцку

Пасля завяршэння II Сесіі Вярхоўнага Савета БССР Палажэння аб выбарах і агітацыі агульнае агу ў друку неабходна зараз-жа прыступіць да рэарганацыі падрыхтоўчых мэрарыстваў да выбараў у Саветы дэпутатаў працоўных.

З моманту прыняцця Палажэння мы па сутнасці ўступаем у першы фазіс выбарчай кампаніі.

Выбарчая кампанія на выбарах у Саветы дэпутатаў працоўных — гэта кампанія вялікага дзяржаўнага і палітычнага значэння. Даная выбарчая кампанія мае абсалютнасць, якія атрымаюць яе ад выбарчай кампаніі на выбарах у Вярхоўны Савет БССР, а імяна:

а) выбары ў Саветы дэпутатаў працоўных будуць правозіцца адным тураж адразу ва ўсе звоніцы Саветаў: абласныя, раёныя, гарадскія, пасяльковыя і сельскія Саветы. Гэта азначае, што прадстаўляюча работа ў сэнсе арганізацыі падрыхтоўчых мэрарыстваў, кіраўніцтва і правары выяўлення будзе больш складанай, чым яна была ў мінулы выбарчую кампанію. Гэта патрабуе ад совейкіх і партыйных арганізацый вялікага напружання і вялікай чоткасці ў арганізацыі падрыхтоўчых работ і кіраўніцтва ходам выбарчай кампаніі;

б) выбары ў Саветы дэпутатаў працоўных патрабуюць прымянення вялікай колькасці актыва для работы ў часе выбараў. Толькі для работы ў выбарчых актывах патрабуецца 200 тыс. чалавек актыва. Гэта ў 8 разоў больш у параўнанні з мінулымі выбарамі ў Вярхоўны Савет БССР.

Значыцца, свечасоава падбор людзей для гэтай адказнай вялікай работы мае раласнае значэнне;

Залача партыйных і совейкіх арганізацый будзе заадавацца ў тым, каб палітычную актыўнасць працоўных напіравіць на тое, каб у кандыдаты дэпутатаў выстаўляліся лепшыя людзі нашай радзімы, стаханавцы, перадыбарцы прамісловасці і сельскай гаспадаркі, людзі, да капіа адданыя справе партыі Леніна—Сталіна.

Улічваючы асабістаісць выбарчай кампаніі, трэба зрбіць вывад, што работа прадстаўляе вельмі вялікай і адказнай. Выбары ў Саветы дэпутатаў працоўных мы павінны правесці яшчэ лепш, яшчэ больш

арганізавана, чым выбары ў Вярхоўны Савет БССР. Для гэтага совейкім, партыйным і прафесіянальным арганізацыям да рэарганацыі падрыхтоўчых работ на выбарах у Саветы трэба прыступіць неадкладна. Трэба пазбегнуць паўтарэння недахопаў мінулай выбарчай кампаніі і максімальна акарпастаць вопыт, замацаваць усе тое стаючы, што мы мелі на выбарах у Вярхоўны Савет Саюза ССР і ў Вярхоўны Савет БССР.

Вялікім недахопам пры выбарах у Вярхоўны Савет БССР, я лічу, было тое, што падрыхтоўчая работа пачалася не з дня агітацыі Палажэння аб выбарах, а за 2—2½ месяца да дня выбараў, пасля агітацыі паставоны ЦВК БССР аб тэрміне выбараў. Па сутнасці, толькі з 26-га красавіка. Калі трэба было пачынаць ужо работу непазродна на выбарчых участках, таму толькі па-сапраўдному рэарганізацы падрыхтоўчую работу.

Імя, што тут ужо людзі сцяпаліся, спешка адбілася на якасці падрыхтоўчых работ, допускіліся памылкі і недахопы, і часам вельмі сур'ёзныя.

Вядома, што не пазней чым за 60 дзён устанавіліся і аб'яўляюцца дзень выбараў, заадавацца абласныя выбарчыя камісіі. Не пазней чым за 55 дзён заадавацца акруговыя і участкавыя выбарчыя камісіі і публікацыя спісоў выбарчых актываў.

Як бачыце, да гэтага тэрміна павінна быць прароблена вялікая арганізацыйна-тэхнічная работа: па падбор актываў у акруговыя і участкавыя выбарчыя камісіі, па арганізацыі выбарчых актываў і участкаў, па адвозу і абсталяванню памішанна для акруговых і участкавых выбарчых камісій, па падрыхтоўцы неабходнага матэрыялу для абсталявання выбарчых участкаў. А для таго, каб гэтую вялікую арганізацыйную і тэхнічную работу правесці як можна лепш і якасна, неабходна гэтую работу пачаць адраз-жа пасля агітацыі Палажэння.

Арганізацыйна-тэхнічная работа ў падрыхтоўцы да выбараў у Саветы будзе мець першазаровае значэнне.

Таму лічу неабходным сцяпнаць больш падрабязна на некаторых пытаннях гэтай работы.

1. АБ СПІСКАХ ВЫБАРЧЫКАЎ

Практыка выбараў у Вярхоўны Савет БССР паказала, што, улічваючы ўрокі Гомельскай вобласці спіскі выбарчыкаў былі вышываны бэ подпісамі.

Праўда, усе гэтыя недахопы былі ліквідаваны ў ходзе падрыхтоўчых работ, але, як бачыце, некаторыя Саветы дапусцілі паўтарэнне тых-жа памылак у спісках выбарчыкаў, якія былі выяўлены ў мінулай выбарчай кампаніі.

Гэтыя памылкі і недахопы аб'яўляюцца тым, што ўчот выбарчыкаў у пасобных Саветах паставіў вельмі дрэнна. Дамавыя кнігі у гарадах, кнігі сельскіх Саветаў не праваравана. Запісы ў гэтых кнігах не зварываюцца з дакументамі выбарчыкаў для таго, каб устааніць правільнасць прозвішча, імя і імя на бацьку кожнага выбарчыка.

Неабходна мець на ўвазе, што спіскі выбарчыкаў у надзыходзячых выбарах па форме будуць больш складанымі, таму пытанню свечасоава і правільнага складання спіскаў выбарчыкаў Саветам трэба ўзліць выключна сур'ёзную ўвагу, як дакументам дзяржаўнага значэння.

2. АБ ВЫБАРЧЫХ АКРУГАХ

Выбарчая акруга на кожныя 100 чалавек насельніцтва, аднак, не больш 25 актыва; у сельсоветах і пасёлках з насельніцтвам да 1.000 чалавек утвараецца 9 выбарчых актыва (арт. арт. 25, 33, 41, 49).

Як бачыце, адзіныя нормы пры складанні выбарчых актываў імяна; праектам Палажэння прадуджаны дыферэнцыраваныя нормы ў залежнасці ад колькасці насельніцтва той ці іншай вобласці, раёна, гарада, сельсовета, пасёлка: гэта правільна, бо адзіная (сярэдняя) норма стварае-ла такое становішча, што Саветы ў абласцях, раёнах, гарадах, пасёлках і сельскіх мясцовасцях з малой колькасцю насельніцтва былі-б вельмі маланікімі, а Саветы ў абласцях, раёнах, гарадах, пасёлках і сельскіх мясцовасцях з вялікай колькасцю насельніцтва былі-б надта шматлікімі і грамознымі. П

ДРУГАЯ СЕСІЯ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР

Ранішнія пасаджэнне 28 ліпеня

Шоста пасаджэнне Другой Сесіі Вярхоўнага Савета БССР пачалося 28 ліпеня ў 11 гадзін раніш, у зале пасаджэння Дома ўрада.

Адкрыццё пасаджэння, Старшыня Вярхоўнага Савета БССР дэпутат Н. Г. Грэкава прадстаўляе слова па пытанню аб выбарах Вярхоўнага Савета БССР членаў Камісіі законадаўчых меркаванняў Вярхоўнага Савета БССР дэпутату І. К. Якімовічу. Докладчык гаворыць аб сутнасці саветаўка прававодства, аб яго велізарнай ролі ў справе падаўлення ворагаў народа, у справе выхавання грамадзян СССР у духу бязмежнай аданасці сацыялістычнага развіцця, наўчальнага выканання савецкіх законаў і беражлівых адносін да сацыялістычнай уласнасці.

Тав. Якімовіч указвае, што прыняты Другой Сесіяй Вярхоўнага Савета БССР Закон аб судзвестаўстве Саюза ССР асабліва савецкі суд ад ўсіх адміністрацыйна-ўпраўленчых функцый, скасаваных у яго ўвагу на асабісты заказ — ажыццяўлення прававодства.

Такая арганізацыя судовай сістэмы забяспечвае судам усе неабходныя ўмовы для свечасовага вырашэння спраў. Між тым і зараз у рабоце нашых судоў вельмі шчыра сур'ёзна неадпавядаюць: яснасць разгляду спраў, вольны прадант адмыслова судовай рашэнняў вышэйшых інстанцыяў, народны суды недастаткова кіруюць работай сельскіх і таварышчых судоў.

На гэтым ранішнім пасаджэнне 28 ліпеня закрылася. (БЕЛТА).

Вячэрняе пасаджэнне 28 ліпеня

У 6 гадзін 30 хвілін вечара тав. Грэкава адкрыла вячэрняе пасаджэнне Другой Сесіі Вярхоўнага Савета БССР. У парадку дня — ўтварэнне Народнага Камісарыята аўтамабільнага транспарта БССР.

Слова для даклада прадстаўляе тав. Асесію старшыні Саўпаркома БССР дэпутату Захараву.

Докладчык указвае, што па аснове бурнага росту аўтамабільнага прамысловасці і аўтатранспарта ў Саюзе Савецкіх Рэспублік і Японіі расце аўтамабільны парк Беларускай ССР. У параўнанні з пачаткам першай палітыкі парк аўтамабільнага транспарта ў 1939 годзе вырас больш, чым у 80 разоў. Аднак, экспанцыя і тэхнічнае абстаўленне матэрыялаў парка машын асцяпае недавальна. Хуткаму росту аўтапарка не адпавядае існуючая сістэма кіравання аўтамабільнага транспарта. Карысна праца машын зусім нязначная. Слаба скарыстоўваюцца пагрузачна-разгрузачныя механізмы, у прыватнасці аўтапрычэпы.

— Між тым, — гаворыць даяц тав. Захарав, — наша рэспубліка, якая знаходзіцца на мяжы з капіталістычным светам, павінна трымаць аўтапарк ва ўзровень станаўчын. Усе гэта дэманструе неабходнасць стварэння Народнага Камісарыята аўтамабільнага транспарта, які б па-дзяржаўнаму арганізаваў работу аўтапарка, стварэнне наркамата даць магчымасць хутка ліквідаваць безгаспадарнасць, парожні прабы і прастот, наладзіць справу падрыхтоўкі высокакваліфікаваных вадзіцеляў, механікаў, тэхнікаў і інжынераў аўтатранспарта.

Пасля даклада тав. Захарова выступае дэпутат Н. А. Абушанка.

Толькі вырашэнне накіраваны рашэнні і прыгаворы, але і накіроўваць усе работу судоў, прамоўца заклікае дэпутату выбраць у састав Вярхоўнага Савета таварышоў, да каця аднаццаці членаў партыі Леніна—Сталіна, справе камунізму.

На аснове артыкула 83 Канстытуцыі БССР тав. Якімовіч уносіць прапанову выбраць у састав Вярхоўнага Савета 24 чалавек. Гэта прапанова сустракае аднадушнае адарэнне ўсіх дэпутатаў.

Пасля агульнага галасавання Сесія аднадушна выбірае Старшыня Вярхоўнага Савета БССР Васілія Якаўлевіча Сельх і членамі Вярхоўнага Савета тт. Арцёма М. С., Бодырава Е. Ф., Вікторыя В. І., Вінаградзе А. П., Варшана І. Ф., Гапоненка А. М., Дзевячука З. І., Даўтапольна Е. Н., Дракава А. В., Дзюбану А. І., Ермака А. В., Зельманова Е. Н., Захарона С. І., Зялупшова В. В., Косіна В. П., Караткевіча С. Г., Калюжа Е. А., Купчэвіч Е. В., Лапіна М. Ф., Маскалава Ф. А., Ташырава Д. С., Уварова В. К. і Шэршнёва І. І.

Пасля гэтага дэпутат Н. П. Мельнік прапанова выбраць народных засядацеляў Вярхоўнага Савета БССР у колькасці 50 чалавек. Дэпутаты аднадушна прымаюць гэтую прапанову.

Пасля агульнага галасавання народнымі засядацелямі Вярхоўнага Савета выбіраюцца тт. Кірэвіч, Гладшчэў, Баравік, Сурпі, Васільева, Клімаў і інш.

На гэтым ранішнім пасаджэнне 28 ліпеня закрылася. (БЕЛТА).

ПЕРАВЫКАНАЎ ГАДАВЫ ПЛАН

Камбайнерам у працу чацверты год. Сістэматычна перавыконваю планы камбайнавай ўборкі. За гэты перыяд узялі вялікі выхад работ, дзельна вывучылі камбайн, уадаканалілі некаторыя яго часткі.

Падрыхтоўку да камбайнавай ўборкі сёлета ўраджалі а пачатку ў красавіку месяцы. Адначасова з рамонтам уадаканалілі асобныя часткі камбайна: у першапачатковай частцы змянілі ўсталяваныя ў другое, адкатковае рэшткі. Гэта не дае магчымасці засмечывання шнэку першапачатковай часткі зямлі; у шатуне рэжучага апарата ўсталявалі шарыкавы падшыпнік. Гэта да мінімуму скарачае астаноўкі камбайна і павялічвае яго вытворчасць; падоўжылі транспартныя прычэпы для выгрузкі зямлі з бункера на рабочым халу камбайна; усталявалі шчыты для прадукцыйнага наметвання саломы на галоўным бітэ, а таксама на чацвертым і шостым бітэрах. Усе гэтыя рэчы і іншыя ўадаканалілі.

Сёлета я абавязваўся ўбраць на паўднёвым камбайне не менш 400 гектараў. Атрымаўшы ад дырэктара МТС план камбайнавай ўборкі і штодзённы графік работ, я з брыгадай выехаў у поле за 3 дні да пачатку ўборкі. Мы прыбылі ў калгас імені Леніна, Ленінскага сельсавета. Разам з праўдзеным калгасам і сельсаветам мы правялі парад калгаснікаў, якія вызначаны ў брыгаду для абслугоўвання камбайна. Пагутарыўшы з калгаснікамі, хто якую работу жадае выконваць на камбайне, я расставіў сілы.

Камбайнавую ўборку пачалі 18 ліпеня. За 10 гадзін работ убралі 25,10 гектара. Калгаснікі прынялі работу выдатна. За чатыры дні работ у калгасе імені Леніна я ўбраў 107 гектараў зямляга жытня. Гэта дала магчымасць калгасу ўжо 23 ліпеня выканаць план збожжастановак. Зараз мы працуем у калгасе імені Калініна гэтага ж сельсавета. З першага дня работ мы тут убіраем па 25 і больш гектараў.

Я перавыканаў ужо галоўнае заданне ў 200 гектараў. Змагаюся за тое, каб у гэтым годзе сваім камбайнам убраць не менш 400 гектараў. Мне добра памятаюць у рабоце трактарысты Дзяміян і Марозаў.

Старанна вывучае камбайн мой сын — Фёдар, які працуе майм памочнікам. Добра разумею асноўныя часткі камбайна і могуць адказаць на пытанні. Усталяваўшы ад дырэктара МТС план камбайнавай ўборкі і штодзённы графік работ, я з брыгадай выехаў у поле за 3 дні да пачатку ўборкі. Мы прыбылі ў калгас імені Леніна, Ленінскага сельсавета. Разам з праўдзеным калгасам і сельсаветам мы правялі парад калгаснікаў, якія вызначаны ў брыгаду для абслугоўвання камбайна. Пагутарыўшы з калгаснікамі, хто якую работу жадае выконваць на камбайне, я расставіў сілы.

Першыя кандыдаты на ўсесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку 1940 года

У рэспубліцы разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва за права ўзяць ва ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1940 года.

Гэтымі днямі Выставачны камітэт пры Саюзе Народных Камісарыяў БССР вызначыў першых кандыдатаў для разгоруўчых паказаў у Беларусі паводле сельскагаспадарчых работ за 1937—38 гг. і асабліва паспяхі работ у гэтым годзе. Абароны першыя дзесяці кандыдатаў. Сарол іх — Дрысенская МТС, якая за паспяхі работ у 1937—38 гг. аўдзінска-ўдзінскай выстаўцы 1939 г. Сёлета МТС першая ў вобласці выканала пятавольны план работ, забяспечыла высокую выпрацоўку на кожным трактары.

РАЗРЫЎ ПАМІЖ УБОРКАЙ І МАЛАЦЬБОЙ

ГЛУСКО, 28 ліпеня. (БЕЛТА). У калгасе раёна пасяхова праходзіць ўборка ўраджа. На 25 ліпеня ўбрава збожжа на 10,500 гектарах. Многія калгасы пачынаюць закончыць ўборку зямляў і пачынаюць ўбраць яравыя. Аднак трэба адзначыць, што паміж ўборкай і малацьбой ёсць вялікі разрыў. МТС толькі 23 ліпеня пачалі малацьбу, але і па сёння не ўсе малацярні прыступілі да работ. З 15 малацярняў Глускай МТС у калгасе працуюць толькі 2. Таксама становіцца ў Рудзінскай МТС і ў МТС імені 20-годдзя Вастрыжычэ.

Неарганізаванасць малацьбы затрымлівае адуку хлеба дзяржаве. Большасць калгасоў Сімавіцкага, Макавіцкага і Барысаўскага сельсаветаў яшчэ не прыступілі да зямлі збожжа дзяржаве. Асабліва адстае па хлебадзячы асабістай рэабілітацыі. Яны здалі ўсяго 5 цэнтнераў збожжа.

Зрываецца паступленне насеннай пшані. У лік пагажэння яшчэ не паступіла ніводнага кілограма збожжа. Слаба ідзе паступленне натуральнага за работы МТС. Калгасам яшчэ не ўручаны абавязальнасці па натуральнае.


Здаюць бульбу дзяржаве

БРЭЗНА, Калгас «Праўда», Калла-ленскага сельсавета, першым у раёне прыступіў да здачы бульбы дзяржаве ў лік абавязковых паставак. У першы дзень — 27 ліпеня — здава 500 кілограмаў высокакачэснай ранняй бульбы. Ф. Хвашчэўскі.

ВЫПУСК КУРСАЎ ГАСПАДАРЧЫКАЎ

У інстытуце па павышэнню кваліфікацыі гаспадарчыкаў БССР (Менск) адбыўся чарговы выпуск 4-месячных курсоў. Курс скончылі 130 юрочных работнікаў і стэханікаў прамысловасці, менавіта, лёткай, харчовай прамысловасці і комунальнай гаспадаркі. Курсанты праслухалі курс лекцый па гісторыі ВКП(б), тэхналогіі вытворчасці і інш. Дзялі слухачы курсоў выехалі на экскурсію ў Маскву, дзе яны пабывалі на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, канале Волга-Масква і на прадпрыемствах сталіцы.

ЗАЎТРА ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРНИКАЎ МЕНСКА



У чэсьце Другой Сесіі Вярхоўнага Савета БССР у галоўным корпусе Універсітэцкага гарадка (Менск) адкрылася вялікая выстава вырабаў прамысловасці Саюзнай Беларускай Рэспублікі. На фотаздымку (злева) дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. А. І. Акімаў з асабістымі рэалізацыя-справіламі і прадольна-стольнымі аднакавалымі станкамі, якія асабіста калекцыявам менавіта стэхналагічнага заводу імені Варашылава пад кіраваннем інжынера-аўдыёнаста тав. Я. А. Вялічка. Справа — экскурсавод — інжынер гэтага заводу тав. Е. А. Фёдаруцкі.

30 ліпеня стаіла ўрадавазначанай Беларусі ўбачыць велічэныя відовішчы. 15-тысячныя атрады моцных, смелых, адважных фізікультурнікаў Менска і дэлегацыя абласцей рэспублікі будуць дэманстраваць сваю гатоўнасць і ўменне абараняць кожны яршок сваядзейнай саюзнай зямлі, абараняць разам са саюзнікамі.

Калонны спартыўных таварыстваў, заволаў, фабрык, байноў доблеснай Чырвонай Арміі адлюстроўваюць шчаслівае радаснае жыццё ў сталінскую эпоху. Гэта будзе парад сілы, маладосці і характа.

Пасля парада на стадыёне «Дынама» імені Кірава аўдыенцыя глядзіць фізікультурнае свята. Тут выступіць дэлегацыя пяці абласцей рэспублікі.

Кожная з дэлегацыяў абласцей рытуе яркі, красачыны выступленні.

Калгаснікі Менскай вобласці выбралі таву «Дзякуй таварышу Сталіну за шчаслівае, зможнае калгаснае жыццё».

— Мы, — сказаў кіраўнік дэлегацыі Менскай вобласці т. Мерковіч, — хочам паказаць у сваім выступленні зможнае і радаснае жыццё калгаснікаў БССР.

Дэлегацыя Гомельскай вобласці прывяла сваё выступленне тэма — «Віш

ЗАЎТРА ПАРАД ФІЗКУЛЬТУРНИКАЎ МЕНСКА

30 ліпеня стаіла ўрадавазначанай Беларусі ўбачыць велічэныя відовішчы. 15-тысячныя атрады моцных, смелых, адважных фізікультурнікаў Менска і дэлегацыя абласцей рэспублікі будуць дэманстраваць сваю гатоўнасць і ўменне абараняць кожны яршок сваядзейнай саюзнай зямлі, абараняць разам са саюзнікамі.

Калонны спартыўных таварыстваў, заволаў, фабрык, байноў доблеснай Чырвонай Арміі адлюстроўваюць шчаслівае радаснае жыццё ў сталінскую эпоху. Гэта будзе парад сілы, маладосці і характа.

Пасля парада на стадыёне «Дынама» імені Кірава аўдыенцыя глядзіць фізікультурнае свята. Тут выступіць дэлегацыя пяці абласцей рэспублікі.

Кожная з дэлегацыяў абласцей рытуе яркі, красачыны выступленні.

Калгаснікі Менскай вобласці выбралі таву «Дзякуй таварышу Сталіну за шчаслівае, зможнае калгаснае жыццё».

— Мы, — сказаў кіраўнік дэлегацыі Менскай вобласці т. Мерковіч, — хочам паказаць у сваім выступленні зможнае і радаснае жыццё калгаснікаў БССР.

Дэлегацыя Гомельскай вобласці прывяла сваё выступленне тэма — «Віш

ворага па-хасаўскаму». На стадыёне вырасце лагер. У парадках спяваюць песні аб самым родным і любімым — аб вялікім Сталіне. Рагатам гучыць сігнал тры агі. Усе ў спіры выконваюць прыгожыя практыкаванні, якія заканчваюцца імклівай атакі. Вораг разбіт упуцот.

Тэма паказу дэлегацыі Віцебскай вобласці — «Пад сонцам Сталінскай Кастрычніцкай». Добра жывеца на саюзнай зямлі, але нельга забываць аб капіталістычным акружэнні. Фізікультурнікі дэманструюць практыкаванні з баявымі вінтовакмі. На стадыёне яны пабудуюць піраміду — Палац Саветаў.

«Маладзёжжа Палесся» — тэма дэлегацыі Палескай абласці. У яе выступленні ярка адлюстравана барацьба моладзі за калгасны лад, яе радаснае жыццё і баявая гатоўнасць.

Прадстаўнікі Магілёўскай вобласці пакажуць сваю гатоўнасць да працы і абароны.

Захалююць відовішчам з'явіцца выступленне 700 гімнастаў — прадстаўнікоў РСЧА. Праграма свята завершыцца выступленнем дэлегацыі фізікультурнікаў БССР на ўсесаюзным парадзе ў Маскве.

НАСУСТРАЧ АНТЫВАЕННАМУ ДНЮ

ВІБЕСК. (Нар. «Звязды»). На ільпо-прадзільнай фабрыцы імені Кагановіча ў парадку падрыхтоўкі да антываеннага дня шырока разгарнулася абарона-масавая работа.

18 рабочых-прызыўнікаў вывучылі станкавы кулямёт у арганізаваным пры фабрыцы кулямётным гуртку. 12 рабочых з паспехам аўдалі гранатамятаннем. 42 чалавекі здалі норму на значок Варашылаўскай стралок 1-й ступені.

На фабрыцы праведзены спецыяльныя курсы інструктараў ППХА. Іх з паспехам закончылі 10 асабістаў. Зараз яны, маючы інструктары, кіруюць гурткамі ППХА, у якіх займаюцца 336 чалавек.

Пры Вібескім аэраплубе без адрыву ад вытворчачай адукацыя лётнай справе 13 рабочых фабрыкі.

У бліжэйшыя дні будуць арганізаваны новыя тры кулямётныя гурткі, 2 гранатамётныя і 1 гурток на вывучэнню матэрыяла.

Па ўсіх пяхах і брыгадах Вібескай фабрыкі «КІМ» агітатары праводзяць гутаркі аб міжнародным становішчы і 25-годдзі першай сусветнай імперыялістычнай

пайны. Да 1 жніўня далаткова арганізуюцца 15 гурткоў ППХА і 9 стралковых гурткоў. Для калектыва фабрыкі будуць арганізаваны масавыя праграты лепшых антываеннічых і абарончых кінофільмаў.

Прадзвіжэнне антываеннага дня на фабрыцы ажыццяўляюць міжкласавыя стралковыя саборнічкі і масавыя паходы ў праўдзыхах, у якіх прымуць удзел 1.500 чалавек.

УЗДА. (БЕЛТА). У раёне разгарнулася падрыхтоўка да міжнароднага антываеннага дня. Агітатары праводзяць у калгасе гутаркі і чытаюць матэрыялы аб 25-годдзі першай сусветнай імперыялістычнай вайны, чытаюць даклады таварышаў Сталіна і прамоўца тт. Варашылава і Меліса на XVIII з'ездзе ВКП(б), даклад тав. Молатава на Трэцяй Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

25 ліпеня ў 19 ярчых партарганізацыяў абласцей інструктараў і дакладаў, на якіх прысутнічала 325 агітатараў.

Агітатары да антываеннага дня спалучаюць з разгорнутым масава-абарончай работай. За апошнія дні ў калгасе «Свабода», «Паміць Леніна», «Булаўнік» і інш. створаны новыя ярчыхыя арганізацыі Асабістаў.

ГЕРМАНИЯ УКЛЮЧАЕ ДАНЦЫГСКІЯ АТРАДЫ У СВАЮ АРМІЮ

ЛОНДАН, 28 ліпеня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар паведамляе, што ўсе ваенназначаныя арганізацыі Данцыга заліваюцца ў іх стварэнне «першага данцыгскай арміі», якая ўваходзіць у састав Германскай арміі. Першая данцыгская армія будзе знаходзіцца ў пераходным падпарадкаванні ваеннага камандзіра Усходняй Прусіі. Ваенны парад часей гэтай арміі адбудзецца ў канцы жніўня.

Новая кара смерці ў Берліне

БЕРЛІН, 27 ліпеня. (ТАСС). Сёння ў Германіі пакаран смерцю па абвінавачанні ў «дзяржаўнай здрадзе» Фрыдрых Шпата з Нюрнберга.

Сялянскія хваляванні ў Паўднёвым Пірлі

ПАРЫЖ, 28 ліпеня. (ТАСС). Як паведамляюць у Іюбува, у вёсках Паўднёвага Пірлі (Італія) узніклі сур'ёзныя сялянскія хваляванні. Пачынальні гэтаго Пільер адраўся ў Іюбува для кіравання паліцыйнага аператыўнага па падаўленню абурэння сялян. Рух пачаўся пасля атрымання паведамлення аб згодзе, дасягнутай паміж Гітлерам і Мусаліні па пытанню Паўднёвага Пірлі.

Вобыскі ў кватэрах ірландцаў у Лондане

ЛОНДАН, 28 ліпеня. (ТАСС). Учора лонданскае паліцыя зрабіла вобыскі ў кватэрах, займаемых членамі ірландскай рэспубліканскай арміі. У адным доме знайшлі многа дагатаў і дынамітных шпаль. Тысячы паліцыйскіх афіцэраў расследаванне дзейнасці членаў ірландскай рэспубліканскай арміі. Каля 16 тыс. паліцыйскіх ахоўцаў ўчора тэатры, электрастанцыі, масты і т. д. Скадзены спісак 56 чалавек, належачых неадкладнаму вышлішчэнню з Англіі. Знайшліся вішнікі ўзрыву на станцыі Кінге Крос.

ЗАРУБЯЖОМ

ЯПОНСКИЕ ГАЗЕТЫ СКРЫЛИ АДКАЗ НАРОДНАГА КАМИСАРИЯТА ЗАМЕЖНЫХ СПРАУ НА ЯПОНСКИ МЕМАРАНДУМ

ТОКИО, 28 ліпеня. (ТАСС). Агенцтва «Домей Пуцін» і японскія газеты не апублікавалі адказ НК Замежных спраў на японскі мемарандум па пытанню аб канцыях на Сахаліне, перададзены японскаму паслу ў Маскве 24 ліпеня.

Агенцтва і газеты нават не паведамілі аб факце атрымання японскім урадам адказу Наркамата Замежных спраў.

ЗАУВАГА ТАСС
Японскае агенцтва «Домей Пуцін» і японскія газеты не толькі не апублікавалі змест адказу Народнага Камісарыята

Замежных спраў на японскі мемарандум, але прадаўжаюць абнавіць грамадскую думку Японіі, распаўсюджаючы хлудныя паведамленні аб тым, што нібы СССР рашыў ліквідаваць японскія канцыі на Паўночным Сахаліне тады, як адказе НКЗС прама ўважваецца на тое, што ў СССР не было і няма намеру ануляваць канцыійныя дагаворы з Японіяй і што пасляважна дзейнасць гэтых канцыій зусім малічма, пры ўмове захавання канцыіямі канцыііных дагавораў і савецкіх законаў. (БЕЛТА).

СКАСАВАННЕ АМЕРЫКАНА-ЯПОНСКАГА ГАНДЛЕВАГА ДАГАВОРА

ВОДГУНІ АМЕРЫКАНАГА ДРУКУ
НЬЮ-ЁРК, 28 ліпеня. (ТАСС). Амерыканскі друк як дэмакратычны, так і рэспубліканскі, адбрае рашэнне ўрада ЗША аб скасаванні гандлевага дагавору з Японіяй. Газета «Сен» (выдаецца ў Нью-Ёрку) піша, што рашэнне ўрада ЗША выклікала напружанне Японіі. Вышнгтонскі дагавор 9-ці кляраў і прыняты аб'яважэннем японцаў з амерыканскімі грамадзянамі ў Кітаі. Калі японцы будуць прадаўжаць парушаць амерыканскія ітарныя, піша далей газета, кангрэс зможа разгледзець пытанне аб прыняцці іншых мер супраць Японіі, у прыватнасці аб увядзенні эмбарга (забароны) на вываз зброі з ЗША ў Японію.

прызнакам умацавання кітайска-амерыканскай дружбаў.

РАШЭННЕ УСТРЭВОЖАНА РАШЭННЕМ УРАДА ЗША
ТОКИО, 28 ліпеня. (ТАСС). Рапоне ўрада ЗША аб скасаванні амерыканска-японскага гандлевага дагавору 1911 года зрабіла выключна моцнае ўражанне ў палітычных і фінансавых кругах Японіі. Японскі ўрад вельмі добра разумее, якія вынікі выцякаюць са скасавання гандлевага дагавору, бо вядома, што Японія імпартавае з ЗША прадметы, якія маюць пераважнае стратэгічнае значэнне: нафта, жалеза, сталь, медная руда, баваўна і т. д. Гэтым, вядома, і аб'ясняецца тое, што японскі друк, па магчымасці ўнікае пагроз і выпадаў супраць ЗША. Газеты абвінавачваюць урад ЗША ў тым, што ён прабуе пераацэніць Японію «наладжваць новы парадок» ва Усходняй Азіі, асабліва папер, каля нават Англія гатова адмовіцца ад данамогі кітайскаму ўраду.

КІТАЙСКИЕ ВОДГУНІ
ЛОНДАН, 28 ліпеня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар піша, што паведамленне аб скасаванні ўрадам ЗША гандлевага дагавору з Японіяй выклікала ў Чунціне вялікае задуленне. Гэты крок ЗША разглядаецца там як маральнае адарэнне Кітаю.

У афіцыйнай заяве міністэрства замежных спраў Японіі адзначаецца, што рашэнне ўрада ЗША было прынята так нечаканна, што «вельмі цяжка зразумець сапраўдныя матывы гэтага кроку».

Далей указваецца, што рашэнне ўрада ЗША разглядаецца, як факт вялікай палітычнай ваганнасці.

ДЗЭРТЫРСТВА 3 ГЕРМАНСКАЙ АРМІІ

Польскі друк публікуе матэрыялы аб усё больш частых вывадах пераходу польска-германскай граніцы ваеннаслужачымі германскай арміі. Дзэртыры з Германіяй амадуша ўказваюць, што прычынай іх дзэртырства з'яўляюцца дрэннае забяспечэнне і жорсткі рэжым у часях германскай арміі.

«Газета польска» паведамляе, што гэтымі днямі ў Лешчынскім павеце, у раёне мястэчка Радаміньска, перайшоў граніцу 19-гадовай германскай салдат Корст Пэцель, які ўнёс з фартыфікацыйных работ. Ён быў залічан у рабочую частку «В-61». Па яго звазах, у гэтай частку, як і ў іншых «рабочых» алуначных германскай арміі («рабейтсманс»), салдаты працуюць 5 зьен у тыдзень, а 2 дні заняты ваеннай падрыхтоўкай.

У Волчынскім паве